

УСЯМУ ВІНОЙ ВАЙНА

Вайна так ці інакш пабывала ў доме нашай шматпакутнай Беларусі. І сёння яна ў незагоеных ранах ветэранаў, у беражліва захоўваемых паходонках, у парэзаных маршчынамі тварах салдацкіх удоў і маці.

Аб Ган'не Дзянісаўне Зубачонай даведалася пры выпадковай сустрэчы з быльм работнікам райкома партыі Васілём Трафімавічам Пыткіным. Лёс жанчыны зацікавіў, захацелася пазнаёміцца асабістам.

Вырашыла, навошта зараней папярэджваць аб наведванні і так павінна быць дома, бо гады ўжо не маладыя. Так яно і выйшла. Ганна Дзянісаўна адпачывала на ўсплай печы, а дачка і Праскоўя Максімаўна завіхалася па дамашній гаспадарцы. Даведаўшыся, хто я і чаго прыйшла да іх, пазвала маці.

Тая нетаропка злезла з печы і падышла да стала. Прывнацца, калі сабіралася ў Баханы, думала, як пачаць размову, каб не прычыніць боль, бо ўжо ведала, што лёсу яе не пазайздросціш. Але слова за словамі разгаварыліся.

Нарадзілася і вырасла яна ў Баханах, у сялянскай сям'і. З дзяцінства была прывучана да працы: навучылася і жаць, і касіць, і зграбаці. Адно, аб чым шкадуе жанчына, не давялося вывучыцца грамаце.

— Са сваім будучым мужам Максімам Карпавічам, можна сказаць, сябравала з дзяцінства, — ціха расказвае Ганна Дзянісаўна. — Я вельмі саромелася нават каля іх хаты праходіць: моладзь раней не такой была, як цяпер. Калі забралі на службу ў армію, абыцала чакаць. А чакаць прыйшлося доўга: пачалася першая сусветная вайна. Вярнуўся дамоў хворым: па ўсяму целу баліячкі. Гэта было ад таго, што днявалі і начавалі ў акопах. Год сябравалі, а затым вянчаліся ў царкве. А як жа, змалку веруючыя былі.

Раней строга прытрымліваліся звычаю: жонцы жыць у хаце мужа разам з бацькамі. Па ліку чацвёртай нявесткай увайшла ў сям'ю. А ўсяго яна складалася з 15 чалавек. Працаваць прыходзілася многа. Самі і пралі, і ткалі. Цяжка было з абуткам, вось і хадзілі босыя амаль да самых маразоў.

Адзін за адным нарадзіліся дзеци: Гаша, Мар'я, Іван, Ніна (памерла ва ўзросце тры гады), Афанасся. Пабудавалі хату, ужо толькі для сваёй сям'і. Абзавяліся гаспадаркай: мелі свайго каня, карову, свіней, курэй. Калі ўтварыўся калгас, уступілі. Толькі прыйшлося каня і карову аддаць у калектыўную гаспадарку.

Не цуралася Ганна Дзянісаўна ніякай работы, што казалі тое і рабіла. Максім Карпавіч быў калгасным конюхам, старэйшая дачка Паша таксама працавала ў калгасе. Разам з маці нарыхтоўвалі дровы даглядалі жывёлу, аралі, скарадзілі. Перад пачаткам вайны з Германіяй жылі ўжо нядрэнна. Мар'я вывучылася на настаўніцу, а Іван паехаў вучыцца на Каўказ на будаўніка. Усё складвалася добра, калі б не тая летняя раніца 22 чэрвеня. Вайна...

Праз накалькі дзён Ганна Дзянісаўна праводзіла мужа. Не думала, не гадала, што бачыла яго ў апошні раз. Толькі пасля заканчэння вайны ад мужчын-аднавяскойцаў даведалася, што Максім Карпавіч трапіў у нямецкі палон разам са сваім братам Рыгорам. Была магчымасць уцячы, але Максім Карпавіч не змог пакінуць хворага брата. Там і памёр сам ад здзекаў, голаду і холаду.

— Недзе пад Канатопам ляжаць яго костачкі, — выціраючы слёзы краем хустачкі, з болем сказала Ганна Дзянісаўна.

У акупацыю жыла з дочкамі тут жа ў Баханах. Немцы калгасную зямлю раздзялілі на паі. Цяжка было, але ж і карысць: хоць бульбу, хлеб мелі, а вялікім падспор'ем была і буронка. Да мясцовых жыхароў захопнікі адносіліся цярпіма. Не ўчынялі расстрэлаў. Ды і з кім ім было ваяваць: у вёсцы старыя ды жанчыны з дзецьмі засталіся, мужчыны ж усе на фронце. Партызаны рэдка наведваліся. Затое марадзёры пад імем «партизан» захаджвалі.

— Быў адзін раз такі выпадак, — устаўляе дачка Афанасся Максімаўна, якая прыйшла праведаць маці.

— Прыйшлі гэтая «партизаны» і пазабіralі ў нас адзенне, прадукты харчавання, нават адабралі ў мяне шкарпэткі вязаныя...

Часта дзеці прачыналіся ад того, што маці плакала. Не выходзіла з галавы думка аб сыночку: дзе ён, што з ім?

Так склалася, што Праскоўя выйшла замуж. Вайна вайной, а маладосць брала сваё. Муж яе, Антон Трафімавіч Крайнеў, перайшоў жыць да іх. Стала трыху лягчэй. Ды яшчэ і надзея была: дачакацца вызвалення.

— Калі з усходу сталі чутны гарматныя стрэлы, жыхары вёскі і наша сям'я сталі ўцякаць і хавацца ў лесе, бо ведалі, немцы не церпяць паражэння, звярэюць, — дапаўняе ўжо расказанае маці і сястрой Праскоўя Максімаўна. — Вярнулася дамоў, а хата згарэла, толькі адзін хлеў застаўся. І адзення ніякага, усё згарэла: засталося тое, што паспелі забраць у лес. Праз некаторы час мужа майго забралі ў армію. А ў 1945 годзе прыйшла паходаванка. Так і не даведаўся, што ў нас сын нарадзіўся...

— Памятаю, як зараз, той дзень. З раніцы ўправілася па гаспадарцы. Усё здаецца, у парадку. Толькі сэрца шчыміла, — расказвае зноў Ганна Дзянісаўна, — падказвала, што быць бядзе. Пащальёнка працягнула канверт: паходаванка на сына. Думала, сэрца разарвецца ад болю, але, відаць яно было моцным — усё вытрымала. У паходаванцы паведамлялася, што Іван загінуў геройскі: згарэў у танку пры вызваленні г. Утмань, ніто на Украіне.

Усё. Больш чакаць некага. Начамі да самага світанку Ганна Дзянісаўна думала: за што Гасподзь паслаў сям'і столькі вырабаванняў? Чаму адняў мужа, з якім пражылі кароткае, але шчасліве жыццё, сына, зяця. Яны ж не займалі на свеце чужога месца, былі ласкавымі, добразычлівымі. Дык чаму ж ім было наканавана памерці так рана? Адказу не магла знайсці.

А раніцай ішлі працаваць, паднімалі калгас. Адначасова будавалі хату. Лес вазілі на карове. Дзякую, мужчыны, якія вярнуліся з фронту, дапамагалі ўдаве.

— У маці нашай быў добры голас, — расказвае Афанасся Максімаўна. — Спявала прыгожа народныя песні. У лесе пілуем дровы — співае і плача. А крыху ўзнімецца настрой — співае вясёлыя песні.

З гадамі стала прытупляцца гора. Але як бы злавесны рок праследаваў гэтую сям'ю. Трэба ж так здарыцца, што пры рамонце дома трагічна загінуў унук - сын Праскоўі. Проста неймаверна, што адзін чалавек можа вынесці столькі ўдараў! Як сказала Ганна Дзянісаўна, толькі вера ў Бога і дапамагла выжыць.

Да самай пенсіі Ганна Дзянісаўна працавала ў калгасе. Зараз у хаце з ёю жывуць Праскоўя і Мар’я, якая пасля смерці мужа перабралася ў Баханы. Яны таксама ўжо пенсіянеры. Жанчыны трymаюць падсобную гаспадарку, апрацоўваюць прысядзібны ўчастак. Вялікую дапамогу аказваюць родзічы.

— Ведаецце, хоць і маці ўжо старэнкая, — кажа Афанасся Максімаўна, — ужо 98, але яшчэ корпаецца, нават градкі палола, бульбу крыху. Раней яна вельмі

любіла пячы хлеб свой. Даволі смачны атрымліваўся. Нават і цяпер падказвае Праскоўі, як правільна рыхтаваць цеста. Вось і сёння спяклі.

— Вяртаючыся дамоў, думала: і сапраўды чалавек можа, павінен, абавязан змагацца са сваім лёсам, з выпаўшымі няшчасцямі.

Наталля КАЦЯШОВА.

Кацяшова, Н. Усяму віной вайна / Наталля Кацяшова // Шлях Кастрычніка. — 1993. — 1 снежня. — С. 2. — (Жыщё як яно ёсць).